

ваных матэрыялаў... пачнецца самаз'яданне, разрэджванне крыві, абясточванне думкі, абяссільванне слова і смерць... Шкада матэрыялу, які заціхае і затухае ў души і ў памяці».

Віктар Казько са скрухаю зазначаў: «Што датычыцца чыста ваеннаі літаратуры, пра што я павінен быў бы гаварыць. Вы ведаецце, у Беларусі стала складана пра гэта гаварыць, пра ваеннную літаратуру, пра яе развіццё, пасля смерці Васіля Быкава. І справа не ўтым, што, магчыма, ён сказаў ужо ўсё, што можна сказаць. Проста наступіла імгненне, калі трэба задумацца і асэнсаваць: што ён сказаў? Што хацеў сказаць?»

Творы пра вайну Івана Шамякіна

Сваёй галоўнай задачай празаік Іван Шамякін лічыў выяўленне светлага ў чалавеку, гуманнага, прыгожага, прывабнага. Для яе ажыццяўлення выпрацоўваецца падкрэслена індывідуальная манера пісьма, у якой асноўным патрабаваннем з'яўляецца здымальнасць інтрыгі, складанасць сюжэтнага малюнка, нечаканасць хадоў, актуальнасць праблематыкі, жыццёвасць матэрыялу, пазнавальнасць персанажаў, даступнасць вобразаў, традыцыйнасць стылю, нарэшце хэпі-энд. Гэтыя якасці Шамякіна-белетрыста, магчыма, збліжаюць яго прозу з масавай літаратурай, разлічанай на шырокага чытача, а не на інтэлектуала, спажыўца «элітарнай прозы», але маскультура, адкрыты кіч, як вядома, апальтычная і безыдэйная. І. Шамякін, хутчэй за ўсё, адпавядае свайму ганаровому званню «народнага пісьменніка», бо ў гэтым сэнсе ён адзін з самых папулярных і любімых пісьменнікаў сярод чытачоў [201].

У рамане «Зеніт» празаік здзяйсняе як бы трэці, пасля «Глыбокай плыні» і пасля «Трывожнага шчасця» і «Сэрца на далоні», заход у паказе франтавых баталій, дзе можна без асаблівай цяжкасці адшукаць аслаблены варыянт аповесці «Агонь і снег». У аповесцях «Шлюбная ночь» і «Гандлярка і паэт», таксама прысвечаных вайне, уздымаецца праблема маральнай якасці і народнай свядомасці ў часы вялікіх пераломаў гісторыі. Да агульнавядомага рэестру прычын, якія вялі савецкага чалавека ў бой, Шамякін далучыў яшчэ адну: класічнае мастацтва таксама «ваявала» з фашизмам, які супярэчыў ягонай сутнасці.

Гандлярка Вольга Ляновіч, герайня аповесці «Гандлярка і паэт», пражыла век, не адчуўшы аніякай цікавасці да высокай паэзіі, наадварот, лічачы яе за непатрэбшчыну і дзівацтва адарваных ад рэальнага жыцця індывідаў, накшталт паэта, што неспадзявана ўвайшоў у яе жыццё, абудзіў у гэтай звычайнай жанчыне духоўную прагу.

Да гэтага цыкла належыць і аповесць «Ахвяры», дзе аўтар падводзіць чытача да думкі пра сапраўдную цену перамогі над фашизмам. З'явіліся і новыя факты, калі гаварыць пра Мінскае падполье, вакол якога ў пасляваенных часы шмат было неадпаведных рэчаіснасці размоў і ацэнак: негатыўная роля «загранатрадаў», «спецфарміраванняў», якія ў час вайны прыкметна ўскладнялі дачыненні паміж людзьмі, сеючы недавер і варожасць, агресію і нянявісць. Тут І. Шамякін быў на ўзроўні часу.

У гады «перабудовы», калі інфармацыянае поле моцна пашырылася, пісьменнік актыўна выкарыстоўваў новыя магчымасці, падаючы ў гэтым прыклад многім сваім калегам, якія незразумела чаму раптам апусцілі крылы і замоўклі. Застаючыся прыхільнікам ідэі сацыялізму «з чалавечым тварам», ён свой арыгінальны погляд на многія актуальныя падзеі выказаў у рамане «Злая зорка», прысвежаны чарнобыльскай тэматыцы, і не менш тузіна аповесцей. Многія факты выхопліваюцца празаікам як бы з самога жыцця. На старонках з пісьменніцкага дзённіка «Дзе сцёжкі тыя...», «Роздум на перагоне» гэта тэндэнцыя асабліва відавочная.

Магчыма, пісьменніцкія дзённікі найбольш адпавядаюць сучаснай прозе папярэдняга асэнсавання як надзённай рэчаіснасці, так і многіх мінульых гістарычных падзеяў, у тым ліку і падзеі часоў Вялікай Айчыннай вайны. Аб гэтым сведчаць публікацыі В. Адамчыка, А. Адамовіча, В. Карамазава, І. Пташнікава, А. Масарэнкі, У. Рубанава, А. Наварыча, А. Глобуса, С. Адамовіча і многіх іншых аўтараў дзённікавых запісаў.

Манера пісьма І. Шамякіна відавочна стала больш жорсткай, лаканічнай, у яго творах пабольшала драматызму, узмацніўся публіцыстычны пафас і імкненне непасрэднага ўмяшання ў жыццёвую працэсу. Імкненне сказаць «апошнюю праўду» пра свою эпоху, «падвесці вынікі» праждытага і перажытага, «паставіць усё на сваё месца» прыкметна ажывіла і абнавіла творчае ablічча знакамітага пісьменніка.

Пафас падвядзення падрахункаў прысутнічае і ў згаданых і іншых творах беларускіх празаікаў розных пакаленняў. У аповесці «Ахвяры» І. Шамякіна аднаўляецца паўдэтэктыўны сюжэт мужнай барацьбы Мінскага падполля, дзе навідавоку спроба па-новаму асэнсаваць ваеннае мінулае, калі памятаць пры гэтым даўні раман празаіка «Сэрца на далоні».

Аповесць напісаная тады, калі ўжо існавала шматтомная літаратура аб вайне. У ёй сваё месца занялі і творы самога І. Шамякіна, які вяртаўся ўвесь час да гэтай актуальнай на працягу дзесяцігоддзяў тэмы.

Створаная пісьменнікамі панарама ваенных падзеяў у цэльм адлюстроўвала сапраўдную складанасць падпольнай і партызанскай барацьбы. У лепшых творах глубока і ярка асэнсаваны вострыя моманты і драматычныя калізіі мінулага. Грамадская свядомасць з дапамогай мастацкай літаратуры паступова пазбаўлялася ад спрошчаных поглядаў і падыходаў і асвойвала жыццёвую дыялектыку ваеннага супрацьстаяння.

У выніку агульных высілкаў гісторыкаў і пісьменнікаў была нарэшце сказана праўда аб дзеянісці Мінскага падполля, якое ацэньвалася на працягу дзесяцігоддзяў негатыўна. Раскрыць гэтую праўду і аднавіць справядлівасць дапамагала вызваленне ад ідэалагічных догмаў, большы давер да ўспамінаў удзельнікаў падполля, з'яўленне ў друку новых фактаў і дакументаў.

І. Шамякін, апісваючы гісторыю Мінскага падполля, меў доступ да новай інфармацыі. Ваенная сітуацыя ўскладнялася не толькі таму, што вораг дзеянічаў настойліва і падступна, актыўна выкарыстоўваючы правакацыі, але

і таму, што яго логіку паводзін шмат у чым дубліравалі і разгортвалі так званыя спецатрады, закінутыя Л. Бернем у тыл немцаў, каб кантраляваць партызан і падпольшчыкаў, якім I. Сталін не давяраў і збіраў дасце пад будучыя рэпрэсіі. Замест таго каб ваяваць з фашыстамі, раскрываць іх таемныя планы, «спецатрады», укамплектаваныя загартаванымі ў барацьбе з «ворагамі народа» кадрамі НКУС, штучна фальсіфікалаві «справы» супраць сваіх, якія часта завяршаюцца трагічна.

Як усё гэта адбывалася? Якія палітычныя і псіхалагічныя матывы ляжалі ў аснове паводзін людзей у найскладанейшым становішчы акупатаў? Хто быў ініцыятарам развязанай яшчэ ў даваенны час «войны з народам»? На гэтыя і іншыя пытанні і даў таленавіты адказ у сваім творы «Ахвяры» I. Шамякін.

Аўтар аповесці мастацка-вобразна намаляваў, у якіх цяжкіх умовах ішла падпольная барацьба, у якія бязвыходны становішчы часта траплялі падпольшчыкі. Вораг быў вынаходлівы, выкарыстоўваў розныя метады барацьбы – ад запалохвання да правакацый – і часта перамагаў. Разлічваў ён і на чалавечыя слабасці: жаданне выжыць любым коштам, добра ўладкавацца ў цяжкім вайскоўцу побыце, страх фізічнага болю, боязь за лёс блізкіх, імкненне захаваць сваё добро.

Цікава, што ў гэтым, як паказвае аўтар, гестапа і НКУС схадзіліся: і тыя і другія рабілі стаўку на слабую чалавечую прыроду. Аднак яны ўвесь час наштурхоўваліся на нечаканы супраціў тых, каго лічылі сваімі ворагамі, на незразумелую для іх прымітыўна-першабытнага мыслення логіку паводзін. Беларускія патрыёты вышэй за ўласнае жыццё ставілі маральныя прынцыпы і кіраваліся верай у добры пачатак людской прыроды, у канчатковую перамогу народа, у маральную перавагу барацьбітоў са злом у імя сусветнага добра.

Як і заўсёды, I. Шамякін ахвотна выкарыстаў зімальную інтрыгу, элементы прыгодніцкага жанру. Сам ваенны матэрый падаваў такія магчымасці: роля выпадку ў гады вайны была незвычайнай. Вельмі часта прыгоды герояў дапамагалі аўтару глыбей раскрыць іх унутраны свет. Часам аўтар ахвяруе псіхалогіяй дзеля ідэалогіі, прыкметна перагружаючи адпаведныя сцэны «ідэямі». У аповесці «Ахвяры» празаік зноўку паўстаў майстрам сюжэтнай інтрыгі, адначасова вельмі разгалінаванай, рознапланавай і цэласнай, завершанай. У развязцы, апісанай у «Эпілогу», канчаткова выяўляеца, хто ёсьць хто. Сам час выносіць прысуд удзельнікам вялікага супрацьстаяння. У творы сапраўды немагчыма выключыць ту ю або іншую сцэну, адну фігуру героя, адзін абзац, адно слова, не парушыўшы пры гэтым змястоўнасці апавядання.

У тым, што асобныя старонкі пісьменніцкіх дзённікаў друкуюцца пры жыцці аўтара, няма вялікага граху. Чытачу цікава даведвацца пра некаторыя таямніцы «літаратурнай кухні», «калялітаратурнай тусоўкі», асаблівасці харектару і паводзін вядомых пісьменнікаў, дзяржаўных дзеячаў, якія займаюць у беларускай гісторыі пэўнае месца. У дзённіку знаходзіцца адлюстраванне матэрый рознага зместу і значэння, якія вылучаеца сваім узроўнем адкрыласці і шчырасці.

У дзённіках I. Шамякіна «Роздум на апошнім перагоне» выразна гучыць настальгія аўтара па былой стабільнасці і планавасці, калі кожны ведаў сваё мес-

ца ў пісьменніцкай іерархіі і партыйнай наменклатуры, літаратары «папісвалі», а чытачы «пачытвалі». Часам навідавоку непрыхаваная скарга на лёс, які несправядліва пазбавіў заслужаных людзей ранейшых дабротаў і прывілеяў. Аднак своеасаблівая вобразная інфармацыя пра старыя і добрыя часы, хоць і пададзеная ў падкрэслена суб'ектыўным плане, у публікацыях таксама прысутнічае.

Дзённік Шамякіна больш падобны на літаратурны твор, бо адчуваецца, што ён моцна пераасэнсоўваўся і ўзгадняўся з пазнейшымі ўяўленнямі аўтара пра тыя ці іншыя падзеі, тых ці іншых персанажаў і постацей беларускай мінуўшчыны. Аўтар не паглыбляеца ў метафізічныя глыбіні гуманітарных проблем, якія актуалізавала эпоха, а абмяжоўваецца апісаннем драматычных саміх па сабе калізій адчайнай абароны традыцыйных каштоўнасцей: Сям’я, Дом, Дзеці, Здароўе, Каханне, Дружба, Шчасце. Менавіта гэтыя маральныя каштоўнасці так ці інакш сцвярджаюць героі многіх твораў I. Шамякіна, і гэта асаблівасць таленту пісьменніка-гуманіста выклікала заўсёды давер у масавага чытача.

У прозе I. Шамякіна апошніх дзесяцігоддзяў, які актыўна, а часам паспешліва, навёрствае ў сваіх новых аповесцях упушчанае, узнаўляе стручанае, пераасэнсоўвае спрэчнае, не прыме «капіталістычнага будаўніцтва» ў краіне, выяўляеца імкненне спалучыць неспалучальнае, узбагаціць тыповую мадэль сацрэалізму за кошт асобыных элементаў класічнага рэалізму. З ідэйнага і мастацкага боку яго аповесці нясуць прыкметныя сляды архаічнага мыслення, якое з цяжкасцю спрайўляеца з неўпарадкованай, неўтаймоўнай плынню падзей, па прыродзе сваёй варожай да ўсякага рацыяналнага ўпарадковання і аналізу. Гэтыя творы цікавыя перш за ўсё як чалавечыя дакументы, якія выразна сведчаць аб духоўнай драме цэлага пакалення, вернага сваім сацыялістычным ідэалам і няздольнага прыняць сённяшнія інавацыі.

Аўтару больш тузіна аповесцей на сучасную праблематыку, такіх як «Падзенне», «Драма», «Сатанінскі тур», «Адна на падмостках», «Палеская мадонна», «Выкармак», «Без пакаяння», «Звіхрэнне», «Няскончаны партрэт», «Аповесці Івана Андрэевіча», «Слаўся, Марыя» і іншыя, удалося ў найбольш вострай форме выявіць душэўны стан пакалення, якое аказалася пераможаным самім часам. Надышоў момант падвядзення маральных падрахункаў, доўгі спіс якіх выстаўляеца празаікам не толькі перад самім сабой, але і перад грамадствам. I. Шамякін досыць дакладна заўважыў негатыўныя наступствы імкнення людзей да свабоды, жадання вярнуцца ва ўлонне ўсходзяйчай цывілізацыі. Спрощанасць, верхаглядства, нецярплівасць – небяспечныя рэчы, бо свет вельмі складаны, і ў ім усё ўзаемазвязана.

Многіх герояў пералічаных вышэй твораў чытач застае ў хвіліны цяжкага раздуму, цяжкага пошуку адказаў на заблытаныя пытанні.

Актрыса Аляксандра Паўлаўна, герайня аповесці «Адна на падмостках», засталася на старасці гадоў у поўнай адзіноце. Аднак яна, валявая жанчына, моцная духам, знаходзіцьмагчымасць наглядна паказаць, на што яшчэ здольная як актрыса. У спектаклі, дзе яна на працягу цэлай гадзіны адна на сцэне, Аляксандра

сандра Паўлаўна стварае знаёмы гледачам па ранейшых пастаноўках вобраз душэўна багатай і стаічна цвёрдай жанчыны, якая ўсё ведае, але прымае выклік лёсу годна. Так яна дасягае яшчэ адной творчай перамогі: ставіць тэатральны спектакль, які ператварае на вачах поўнай залы з бенефісу ў творчы трывумф. Усе разуменеўцы: актрыса іграе ўласнае жыццё.

Ідэалагічнасць зместу, напружанасць пачуццяў, завостранасць думак у творах «позняга Шамякіна» навідавоку: аўтар і яго герой не прымаюць змены і навацыі. Чамусыці новай сітуацыій добра карыстаюцца адны несумленныя людзі, жулікі, прайдзісветы, аферысты. Нармальная людзі не здольныя пераступіць мяжу, за якой пачынаецца здрада ўласнаму сумленню. Між тым маральна разбэшчаныя і раўнадушныя да традыцыйнай народнай этыкі нягоднікі, месца якіх у турме, паводзяць сябе як гаспадары становішча. Карані сучасных спецыфічных проблем І. Шамякін шукае ў мінулым. Адну з прычын ён бачыць у тым, што ў КПСС апынулася шмат прыстасаванцяў, тарбахватаў і дармаедаў.

Ваstryня сатырычнага погляду празаіка выяўляеца не толькі ў змесце, у пераліку шматлікіх фактаў духоўнага заняпаду грамадства, у падачы гэтых фактаў нярэдка ў натуральную велічыню, без якой-небудзь ідэалізацыі, але і ў індывідуальным стылі, у апавядальнай манеры, надзвычай эмациональнай, экспрэсіўнай, падкрэслена драматызаванай. Аб зменах у падыходзе І. Шамякіна да свету выразна сведчаць некаторыя назвы яго твораў: «Сатанінскі тур», «Падзенненне», «Без пакаяння» і інш.

Аўтар негатыўна ацэньвае «перабудовачную» рэчаінасць, якая, з аднаго боку, адкінула многае з таго, што належала мінуламу, а з другога – прынесла мноству людзей шмат пакут. У згаданых аповесцях асуджаюцца бесчалавечнасць і жорсткасць перыяду «першапачатковага накаплення», выказваеца спачуванне шматлікім ахвярам рынкавай стыхіі, ствараюцца цікавыя вобразы былых партыйцаў і так званых новых беларусаў. Присуд, які выносіць пісьменнік новаму часу і новым героям, – гэта, аднак, присуд не палітыка або пракурора, а менавіта мастака слова, гуманіста. Перыяд змагання з фашизмам, які так ці інакш закранаеца пісьменнікам у яго творах, у тым ліку і прысвечаных сучасніці, нязменна паказваеца, як адзін з найвышэйшых узлётаў усенароднага яднання і змагання, як высокі ўзор народнага духу.